

Б-172

Пролетары всіх країн, злучайцеся!

С Г Г А Н
парткома,
прафкома
і рэктарыята
Беларускага
дзяржаўнага
універсітэта

21 СТУДЗЕНЯ
1938 г.
№ 1 (53)

ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ

14 год таму назад перастала біцца сэрца вялікага генія працоўнага чалавечтства
ВЛАДЗІМІРА ІЛЬЧА ЛЕНІНА
Сцяг ленынізма ўсю паўднёў над светам таварыш СТАЛІН

ПАМЯТАЙЦЕ, ЛЮБІЦЕ, ВІВУЧАЙЦЕ
ІЛЬЧА, НАШАГА НАСТАўНІКА, НАШАГА
ПРАВАДЬЦЯ.

ЗМАГАЙЦЕСЯ І ПЕРАМАГАЙЦЕ ВОРА-
ГАў, УНУТРАНЬІХ І ЗНЕШНЬІХ, — ПА
ІЛЬЧУ.

БУДУЦЦЕ НОВАЕ ЖЫЦЦЕ, НОВЫ
БЫТ, НОВУЮ КУЛЬТУРУ — ПА ІЛЬЧУ.

НІКОГІ НЕ АДМАўЛЯЙЦЕСЯ АД МАЛА-
ГА ў РАБОЦЕ, БО З МАЛАГА БУДУЦЦА
ВЯДЖАЕ, — У ГЭТЫМ АДЗІН З ВАЖ-
НЬІХ ЗАВЕТАў ІЛЬЧА.

І. СТАЛІН.

СПРАВА ЛЕНІНА — ў РУКАХ СТАЛІНА

Чатырнаццаць год таму назад пераста-
ла біцца сэрца найвялікшага стратэга
пролетарскай рэвалюцыі, арганізатара
партыі большавікоў, правадцы працоў-
ных усяго свету — Владзіміра Ільча
Леніна.

Імя Леніна — гэта сінанім нароўду
СССР, сінанім працоўных усіх капіталі-
стычных краін. Ленін жыве ў сэрцах
мільянаў. Ідэя Владзіміра Ільча Леніна
натхняець працоўных СССР на далей-
шыя перамогі на усіх франтах сацыялі-
стычнага будаўніцтва. Ідэя Леніна нат-
хняець працоўных капіталістычных краін
на барацьбу з імперыялізмам, на ба-
рацьбу з крыўным фашызмам, на ба-
рацьбу супроць надыходзячай новай ім-
пэрыялістычнай вайны, у першую чаргу,
супроць сацыялістычнай бацькаўшчыны
усіх працоўных СССР.

Рабочыя і сяляне, якія жылі пад
гігэнтам капітала, не забылі і ніколі не
забудуць усіх жахаў імперыялістычнай
войны. Яны не могуць забыць, што ў
імперыялістычную вайну было забіта 10
мільянаў іранена—скалячана 20 мілья-
наў чалавек.

Скінуты ўладу памешчыкаў і капіталі-
стаў, народы СССР пад кіраўніцтвам
партыі большавікоў на чале з Леніным
і Сталіным пачалі ўстанаўліваць разбура-
ную гаспадарку і будаваць сацыялізм.
Але Владзіміру Ільчу не прыйшлося да-
жыць да нашых шчаслівых і радасных
дзён. Здароўе яго было падарвана катар-
гай, турмамі і ссылкамі. Народы СССР,
партыя большавікоў і ўсе прагрэсіўнае
чалавечтства ўтраціла свайго правадцы.
Утрата вялікага. Але большавікі не палі
духам. На чале партыі стаў вялікі
Сталін. Таварыш Сталін над маргітай
Леніна пакляўся, што большавікі да-
вядуць да канца пачату ім справу. Таварыш
Сталін даў клятву, што вялікі сцяг
Маркса—Энгельса—Леніна большавікі з
гонам будучь сьвятая хаваць і высока
трымаць.

З таго часу прайшло чатырнаццаць
год. Таварыш Сталін са сцягам Леніна ў
руках упушчана вядзе краіну ад перамогі
да перамогі. Усе атакі ворагаў народа —
траіцкістаў, сіноўеўцаў, бухарынцаў і
т. п. паспяхова адбіты. Пабудавана пер-
шая фаза камунізму, сацыялізм. Створана
першааснавальная індустрыя. Сельская
гаспадарка стала незалежнай. Працоў-
ныя СССР жывуць шчаслівым, радасным
і заможным жыццём.

Створан першы ў свеце парламент
сацыялістычнай дзяржавы, у выбары якога
прымалі ўдзел усе працоўныя. У савецкі
парламент народ паслаў лепшых сваіх
сыноў, якіх таварыш Сталін даў наказа:
«...каб яны былі такімі-ж баястрашнымі
ў баю і баялітаснымі да ворагаў народа,
якім быў Ленін... каб яны так любілі
свой народ, як любіў яго Ленін».

Словы таварыша Сталіна глыбока ўра-
зваліся ў памяць усіх працоўных СССР.
Кожнаму хочацца быць такім, якім быў
Ленін. Кожнаму хочацца быць такім,
якім з'яўляецца таварыш Сталін.

Не верыцца, што памёр Ленін. Не, ён
жыве ў сэрцах мільянаў. Ён жыве ў па-
мяці і сэрцанні кожнага патрыёта сацыя-
лістычнай радзімы.



ЛЕНІН І СТАЛІН У ГОРНАХ У 1922 г.

І. В. СТАЛІН

ПА ПОВАДУ СМЕРЦІ ЛЕНІНА

ПРАМОВА НА ІІ УСАЕСАЮЗНЫМ З'ЕЗДЗЕ СОВЕТАў 26 СТУДЗЕНЯ 1924 г.

Таварышы! Мы, камуністы, — людзі
асобага складу. Мы скроены з асобага
матэрыялу. Мы — тыя, якія складаем
армію вялікага пролетарскага стратэга,
армію таварыша Леніна. Няма нічога вы-
шэй, як ённар належаць да гэтай арміі.
Няма нічога вышэй, як званіне члена партыі,
аставалікам і кіраўніком якой
з'яўляецца таварыш Ленін. Не ўсякому
дана быць членам такой партыі. Не ўся-
кому дана вытрымаць няўдаты і бурды,
звязаныя з членствам у такой партыі.
Сыны рабочага класа, сыны нужды і ба-
рацьбы, сыны найзвышнейшай і тэ-
раічных намаганьняў — вось хто раней
усяго, павінны быць членамі такой партыі.
Вось чаму партыя леныніцаў, партыя
камуністаў, называецца разам з тым партыяй
рабочага класа.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам трымаць высока і
захоўваць у чыстаце вялікае звані-
не члена партыі. Клянёмся табе,
таварыш Ленін, што мы з гонарам
вынамаем гэту тваю заповедзь!

25 год пастава таварыш Ленін нашу
партыю і вышеставу яе, як самую моц-
ную і самую загартананую ў свеце рабо-
чую партыю. Удары царызма і яго а-
прывічкіцаў, шаленства буржуазіі і памеш-
чыкаў, узброенае ўмяшашце Англіі і
Францыі, хлусня і паклёп стаўлінаў бур-
жуазнага друку, — усе гэтыя скарыпны
цяжкія падаткі на галаву нашай партыі
на працягу чвэрці стагоддзя. Але наша партыя
стаяла як ўдэс, адбываючы біязкія ўдары
ворагаў і ведучы рабочы клас уперад, да
перамогі. У жорсткіх баях выкавала наша
партыя адзіноцтва і згуртаванасць сваіх
радоў. Адзіноцтвам і згуртаванасцю дзёлі-
ся яна перамогі над ворагамі рабочага
класа.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам захоўваць адзіноцтва
нашай партыі, як зяміну вока.
Клянёмся табе, таварыш Ленін, што
мы з гонарам вынамаем і гэту
тваю заповедзь!

Цяжка і невыносна доля рабочага клас-
са. Мучыцельны і цяжкі пакуты пра-
цоўных. Рабы і рабаўласнікі, прыгонныя

і прыгоннікі, сяляне і памешчыкі, рабо-
чыя і капіталісты. прыгнечаныя і прыгна-
таўныкі, — так будаваўся свет іспакон
вякоў, такім ён застаецца і цяпер у велі-
зарнай большасці краін. Дзесяткі і сотні
раз імкнуліся працоўныя на працягу
вякоў скінуць з плеч прыгнатылікаў і
стаць гаспадарамі свайго становішча. Але
кожны раз, разбітыя і агандаваныя, вы-
мшаны былі яны адтушыць тоены ў ду-
шы крыўду і ўніжэнне, адбу і распач і на-
кіроўваючы погляды на нездамога неба,
дзе яны спазнаваліся знайці вызваленне.
Ланцугі рабства заставаўся некрунутымі,
бо старыя ланцугі змяняліся новымі, та-
кімі-ж цяжкімі і зняважлівымі. Толькі ў
нашай краіне ўдалося прыгнечаным і за-
душаным масам працоўных скінуць з плеч
паўстаўнае памешчыкаў і капіталістаў і на-
ставіць на яго месца панаванне рабочых
і сялян. Вы ведаеце, таварышы, і цяпер
уверь свет прыняе гэта, што гэтай гігант-
скай барацьбой кіраваў таварыш Ленін і
яго партыя. Вялікі Ленін у тым, раней
усяго, і ёсць, што ён, стварыўшы Рэспуб-
ліку Саветаў, што ён, самым паказаў на спра-
ве прыгнечаным масам усяго свету, што
належа на вызваленне не страчана, што
панаванне памешчыкаў і капіталістаў па-
доўгавечна, што царства працы можна
стварыць намаганьнямі саміх працоўных,
што царства працы трэба стварыць на
зямлі, а не на небе. Гэтым ён запаліў
сэрцы рабочых і сялян усяго свету на-
дзеяй на вызваленне. Гэтым і тлумачыць
да той факт, што імя Леніна стала самым
любімym іменем працоўных і эксплуатае-
мых мас.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам захоўваць і ўмацоў-
ваць дыктатуру пролетарыята. Клян-
ёмся табе, таварыш Ленін, што мы
не пашкадуем сваіх сіл для таго,
каб вынамаць з гонарам і гэту
тваю заповедзь!

Дыктатура пролетарыята стварылася ў
нашай краіне на аснове саюза рабочых і
сялян. Гэта першая і карэнная аснова
Рэспублікі Саветаў. Рабочыя і сяляне не
маглі-б перамагчы капіталістаў і памеш-
чыкаў без наяўнасці такога саюза. Рабо-
чыя не маглі-б разбіць капіталістаў без

патрыякі сялян. Сяляне не маглі-б раз-
біць памешчыкаў без кіраўніцтва з боку
рабочых. Аб гэтым гаворыць уся гісторыя
грамадзянскай вайны ў нашай краіне.
Але барацьба за ўмацаванне Рэспублікі
Саветаў даўжа яшчэ не закончана, —
яна прыняла толькі новую форму. Раней
саюз рабочых і сялян меў форму
ваеннага саюза, бо ён быў накіраван
супроць Калчака і Дэенкіна. Цяпер саюз
рабочых і сялян пазінен прыняць форму
гаспадарчага супрацоўніцтва паміж гора-
дам і вёскай, паміж рабочымі і сялянамі.
Бо ён накіраван супроць купца і кулака.
Бо ён мае сваёй мэтай узаемнае снабжан-
не сялян і рабочых усім неабходным. Вы
ведаеце, што ніхто так настойліва не пра-
родзіў гэту задачу, як таварыш Ленін.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам ўмацоўваць усімі сі-
ламі саюз рабочых і сялян. Клян-
ёмся табе, таварыш Ленін, што мы
з гонарам вынамаем і гэту тваю
заповедзь!

Другой асновай Рэспублікі Саветаў
з'яўляецца саюз працоўных нацыяналь-
насцей нашай краіны. Рускія і украінцы,
башкіры і беларусы, грузіны і азербай-
джанцы, армяне і загстанцы, татары і
кіргізы, узбекі і туркмены, — усе яны
аднолькава зацікаўлены ва ўмацаванні
дыктатуры пролетарыята. Не толькі ды-
ктатура пролетарыята пазбаўляе гэтыя на-
роды ад ланцугоў і прыгнечаньня, але і
гэтыя народы пазбаўляюць нашу Рэспуб-
ліку Саветаў ад палкоў і вылазаў ворагаў
рабочага класа сваёй бязмежнай алга-
насьцю Рэспублікі Саветаў, сваёй гатоў-
насцю адрадоўваць за яе. Восем чаму та-
варыш Ленін цяўстава таварыш нам аб не-
абходнасці дабравольнага саюза нароўду
нашай краіны, аб неабходнасці браць за
іх супрацоўніцтва ў рамках Саюза Рэ-
спублік.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін
завяшчаў нам ўмацоўваць і расшы-
раць Саюз Рэспублік. Клянёмся та-
бе, таварыш Ленін, што мы вына-
маем з гонарам і гэту тваю за-
поведзь!

Трэцяй асновай дыктатуры пралета-
рыята з'яўляецца наша Чырвоная Армія,
наш Чырвоны флот. Ленін не раз гаво-
рыў нам, што перадыхка, ахаваная
намі ў капіталістычных краінах, — можа
казацца жорсткачаснай. Ленін не раз
указаў нам, што ўмацаванне Чырвонай
Арміі і наляшчэнне яе стану з'яўляецца
адной з важнейшых задач нашай партыі.
Надзеі, звязаныя з унутрылітывам Касто-
па і з крызісам у Германіі, лішні раз
пацвердзілі, што Ленін быў, як і заўсёды,
праў. Паклянемся-ж, таварышы, што мы
не пашкадуем сіл для таго, каб ўмацаваць
нашу Чырвоную Армію, наш Чырвоны
флот.

Аграмадным унёсам стаіць наша кра-
іна, акружанаая акіянам буржуазных
дзяржаў. Хвалі за хэзлімі коняпаўна яе,
грошыцы заціпаць і рызчыць. А ўсе ўсе
трымаецца непакісна. У чым яе сіла? Не
толькі ў тым, што краіна наша трымаец-
ца на саюзе рабочых і сялян, што яна
ўвасабляе саюз свабодных нацыяналь-
насцей, што яе абараняе магутная рука Чыр-
вонай Арміі і Чырвонага флота. Сіла: па-
шай краіны, яе моц, яе трываласць-жыць
у тым, што яна мае глыбокае спачуванне
і нерушымую патрыяку ў сэрцах рабо-
чых і сялян усяго свету. Рабочыя і ся-
ляне ўсёго свету, хочупь захавань Рэ-
спубліку Саветаў, як страду, пунічкую
вернай рукою таварыша Леніна ў стаў
ворагаў, як апору свайх нацый і на-
пазаўленне ад гнёту і эксплуатацыі. Як
перны мяж, указваючы ім шлях фелла-
напы. Яны хочупь яе захавань і яны
(Працяг на 2 стар.).

ПРАЦЯГ ПРАМОВЫ І. В. СТАЛІНА

не дадуць яе разбурыць памешчыкам і капіталістам. У гэтым наша сіла. У гэтым сіла працоўных усіх краін. У гэтым-жа слабасць буржуазі ўсяго свету.

Ленін ніколі не глядзеў на Рэспубліку Саветаў як на самаагу. Ён заўсёды разглядаў яе як неабходнае звяно для ўмацавання перамогі працоўных ўсяго свету над капіталам. Ленін ведаў, што толькі такое разуменне з'яўляецца правільным не толькі з пункту погляду міжнароднай, але і з пункту погляду захавання самой Рэспублікі Саветаў. Ленін ведаў, што толькі такім шляхам можна ўсталяваць сэрцы працоўных ўсяго свету да расшчуча бабэ за вызваленне. Восем чаму ён геніяльна шыў з геніяльных правядоў пролетарыята, на другі-ж дзень пасля пролетарскай дыктатуры заклаў фундамент Інтэрнацыянала рабочых. Восем чаму ён не ўставаў расшыраць і ўмацоўваць

саюз працоўных ўсяго свету — Комуністычны Інтэрнацыянал.

Вы бачылі за гэтыя дні паломніцтва да труны таварыша Леніна дзесяткаў і сотен тысяч працоўных. Праз некалькі час вы ўбачыце паломніцтва прадстаўнікоў мільёнаў працоўных да магільнага таварыша Леніна. Можна не сумнявацца ў тым, што за прадстаўнікамі мільёнаў пацягнуцца потым прадстаўнікі дзесяткаў і сотен мільёнаў з усіх канцоў свету для таго, каб засведчыць, што Ленін быў правядором не толькі рускага пролетарыята, не толькі еўрапейскіх рабочых, не толькі каланіяльнага Усходу, але і ўсяго працоўнага свету зямнага шара.

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін завішчашаў нам вернасць прынцыпам Комуністычнага Інтэрнацыянала. Ільменся табе, таварыш Ленін, што мы не пашадуем свайго жыцця для таго, каб умацоўваць і расшыраць саюз працоўных ўсяго свету — Комуністычны Інтэрнацыянал.

ОН ЖИВЕТ

Кто сказал, что умер Ленин?
Он живет!
В каждом новом поколении
Живет,
В нашей юности цветении
Живет,
В пролетарском единении
Живет,
В Конституции победной
Живет,
В революции всесветной
Живет,
В нашей правде безаветной
Живет,
В клятве Сталина бессмертной
Живет,
В наших буднях и парадах
Живет,
На испанских баррикадах
Живет,
В Красной Армии отрядах

Живет,
В мудрых сталинских докладах
Живет,
В каждом новом дне на свете
Живет,
В честных путников беседе
Живет,
В голосах фанфарной меди
Живет,
В каждой сталинской победе
Живет,
В лучших помыслах народных
Живет,
В МТС и на заводах
Живет,
В нашем сердце песней гордой
Живет,
Ленин с нами. — знаем твердо —
Он живет.

(Записано в 1936 году в ауле Урахи, Левашинского района, Дагестанской АССР).

Я БАЧЫЎ ЖЫВОГО ЛЕНИНА

У кінокартэ «Ленін у Кастрычніку» з усёй яркасцю і прагматычнасцю вобраз найвялікага гэнія чалавечства В. І. Леніна, паказаны незабывальны дні Кастрычніка 1917 года. У гэтай кінокартэ паказана, як большавіцкая партыя і яе правядоры Ленін і Сталін павялі масы ва барацьбу, падрыхтавалі Кастрычніцкі штурм, арганізавалі перамогу Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Асабліва пераканана дан і такі момант, як Ленін са сваімі вернымі саратнікамі Сталіным і Дзяржынскім на нарадзе ЦК выкрылі здрадніцкі штурмбрацераў Зіноўева і Каменева.

Вялікая сацыялістычная Кастрычніцкая рэвалюцыя пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна перамагла. Адрылася новая эра ў гісторыі чалавечства. Пад вядзельствам лепшага вучня Леніна таварыша Сталіна наша краіна стала самай шчасливай і самай разнаманнай у свеце. ГЛОЗМАН.

ВЫДАТНЫ ФІЛЬМ

Я праглядаў фільм «Ленін у Кастрычніку». Перад вачыма глядачоў прайшлі гістарычныя Кастрычніцкія дні 1917 г. Я бачыў іх у вольнай большавіцкай партыі, я адчуваў іх веру ў перамогу, веру ў сілу партыі і народа.

Народны актёр Саюза СССР Шчукин стварыў незабывальны вобраз Леніна.

З асобных кадраў фільма мне асабліва спадабаўся апазд. у якім сапраўдным героям прайшлі шофер, аддаўшы сваё жыццё, каб выратаваць Леніна.

«Ленін у Кастрычніку» — выдатны фільм. Для нас — савецкіх студэнтаў фільм мае вялікае выхавальнае значэнне. Ён узмацнае пачуццё любові да нашай партыі, да радзімы, да вялікай справы пабудовы Комунізму.

Фільм «Ленін у Кастрычніку» вучыць нас быць такімі, якімі быў Ленін, якімі з'яўляецца таварыш Сталін.

Студэнт ІІІ курса фізіката І. ВАСІЛЕНКА.

Месці, друкарня «Звязды».

Рашуча змагацца за якасць вучобы

Адной з важнейшых і асноўных умоў для выканання задач, пастаўленых партыяй і ўрадам нашай вялікай сацыялістычнай вядучай перад вышэйшай школай, з'яўляецца забеспячэнне факультэтаў кваліфікаванымі і адданымі справе пабудовы сацыялізма кадрамі выкладчыкаў. У гэтым напрамку біялагічнаму факультэту ў параўнанні з мінулым годам удалося значна палепшыць сваё становішча: 4 кафедры з 5 маюць зараз кіраўнікоў, якія заахвочваюць патрабаванням, узаканам у паставое ад вышэйшай школы.

Нашы студэнты V курса і аспіранты маюць кіраўніцтва для сваёй навуковай і вучэбнай работы. Ёсць ўсе магчымасці ў бліжайшыя дні вырашыць пытанне аб пастаянным кіраўніцтве кафедры сістэматыкі раслін. Нашы студэнты V курса добраахвотна і з поспехам працягваюць сваіх курсавымі работамі і прымаюць удзел у навукова-даследчай рабоце кафедр. 3 групы батанікаў-фізіялагаў у асаблівай увагай у рабоце вылучаюцца Дайнава, Хадічэж, Кіркор і другія. Добра паспяховаць павялі на і зямной сесі студэнты IV курса. Спец. курсы па выбару адлі на «выдатна» 70 процантаў. Некалькі вышэйшых пасапховаць асаблтва па сістэматыцы раслін паклазі студэнты III курса. Студэнты I курса маюць каля 30 процантаў «выдатна».

Вельмі значны працэнт пропускаяў і прапускаў аказаў тут безумоўна свой аграмаўны ўплыў. Неабходна ў другім семестры ўзняць дысцыпліну студэнтаў на належны ўзровень.

Вядлікім тормазам у разгортванні навуковай работы кафедр, студэнтаў і аспірантаў з'яўляецца шэрагавыя воцпуск сродкаў на абсталяванне і навуковую работу.

Тыя гіганцкія поспехі, якія робіць савецкая краіна пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна патрабуюць ад нас, выкладчыкаў і студэнтаў, напружання ўсёх сіл для таго, каб апрадаць ганаровае званне навуковых работнікаў і студэнтаў Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта.

Дэкан біяфака праф. ГОДНЕУ.

За першае паўгоддзе вучэбны план выканан

Паставова партыі і ўрада аб вышэйшай школе — з'явілася стымулам і ўзняла на больш высокую ступень работу прафесарска-выкладчыцкага саствана і студэнтаў. Хімічны факультэт БДУ першы семестр вучобы, як гавораць даныя, закончыў не дрэмна. Намечаны план выканан споўнасьцю. Студэнты працавалі ў гэтым паўгодзі значна лепш.

Па першаму курсу па асноўнаму предмету неарганічнай хіміі з агульнага ліку 38 чалавек 20 атрымала выдатны азнакі. На трэцім курсе па арганічнай хіміі з 50 чалавек 17 чалавек атрымалі «выдатна», на чотвортым курсе па вэстраліміі з 44 чалавек «выдатна» мае 21 чалавек, на пятым курсе па хіміі

натуральных злучэнняў з 44 чалавек «выдатна» мае 29.

Паклячыкі не дрэмна. Рад студэнтаў на факультэце з'яўляецца выдатнікам вучобы і добрымі грамадскімі работнікам.

Прафесарска-выкладчыцкі састван у асноўным з работай справіўся адвальналічча — у прыватнасці патраба адзначыць абору работу, як па першарасце, кансультацы, так і ў навукова-даследчай рабоце са студэнтамі прафесара Нікіфарова.

У другім паўгодзі вучэбнага года студэнты, прафесарска-выкладчыцкі састван і деканат павінны яшчэ больш рашуча змагацца за якасць вучобы і за хуткайшую ліквідацыю выніку школьніцтва.

Дэкан хімафака МАРКУША.

У другім паўгодзі працаваць лепш

Да гэтай зімовай сесі фізікат прышоў з вялікай запасычанасцю ад мінулых сесей: 82 студэнты месі запасычанасць па 133 дысцыплінах, у тым ліку 38 чалавек па 73 асноўных. Як праўда, гэтыя студэнты не залускаліся да алачы залікаў у сесію, лавуль не здавалі запасычанасці. На сёння запасычанасць ёсць за 52 студэнтамі па 78 дысцыплінах, у тым ліку 24 чалавекі па асноўных дысцыплінах. Неабходна адзначыць, што з гэтых 24 чалавек 14 з'яўляюцца студэнтамі V курсаў і маюць запасычанасць па 26 асноўных дысцыплінах. Прычыну такога вялікага працэнта запасычанасці, які прыпадае на V курсы, неабходна тлумачыць школьніцкай дзейнасцю мінулага кіраўніцтва факультэта, якое да пачатку бягучага акадэмічнага года не займалася ўлікам акадэмічнасці студэнтаў і з года ў год пераводзіла студэнтаў з курсу на курс з «хвастамі». У рэультате ў

студэнтаў V курса атрымалася запасычанасць за I, II, III і IV курсы.

На сёння з 32 група-залікаў аданы 21. У асноўным студэнты з'яваць залікаў упіаўна адвальналічча. Так, I курс мае наступныя вынікі па асноўных аданых дысцыплінах: 31 працэнт «выдатна», II курс — 60 процантаў «выдатна», III курс — 70 процантаў «выдатна», IV курс — 43 процанты «выдатна».

Неабходна адзначыць, што ў другім семестры працяпіць работа больш напружаная, бо гадвы вучэбны план выканан менш чым напалову. Студэнты і кіраўніцтва факультэтам навіны ўлічыць усю гэта і ў другім паўгодзі працаваць лепш, каб з поспехам выкапалі задачы, пастаўленыя партыяй і ўрадам перад вышэйшай школай і ліквідаваць вынікі школьніцтва.

Зам. дэкана фізіката ГАБРЬЕЛАУ.

ПЯПЯРЭДНІЯ ВЫНІКІ РАБОТЫ ГІСТФАКА ЗА ПЕРШАЕ ПАУГОДДЗЕ

У мінулыя годы ў рабоце гістфака было шмат прарываў з-за аздунанаці прафесарска-выкладчыцкіх кадраў. Сталаўшых на чале кіраўніцтва БДУ з'яваць выкрытыя ворагі народа, развалявалі работу гістфака і ўсяго універсітэта. Яны трымалі ўстаноўку на запрашанне на гістфак «гісторыкаў» з іншых гарадоў і не длапацціліся аб укамплектаванні факультэта пастаяннымі кадрамі. Зараз прымаюцца ўсе захавы да таго, каб забяспечыць факультэт прафесарска-выкладчыцкім састванам. У бягучым вучэбным годзе гістфак атрымаў рад пастаянных работнікаў, а гэта значна аблягае перавытўнае планіраванне вучэбнай работы на наступны семестр. Увадзёныя штатна-акадэмічная ўкамплектаванне факультэта прафесарска-выкладчыцкім састванам.

У рабоце гістфака ў першым семестры гэтага года можна бачыць значны зрух. Лепш, чым раней прыходзіла самастойная работа студэнтаў. Глубел і сур'ёзней прыходзіла падрыхтоўка да экзаменаў. У асноўным добра прайшла пэдагагічная практыка студэнтаў IV курса. Павысілася якасць выкладання. Гэтыя зрухі былі дашыцты на аснове разгортвання сацыялістычнага саборніцтва. Было-б, аднак, глыбокай памылкай сказаць, што ўсё ўжо зроблена, што ў нашай рабоце зараз няма аўсім недахопаў.

Так, падрыхтаваў, узяць выкладанне. Трэба сказаць, што тут не ўсё добра. Былі скары студэнтаў па недастаткова глыбокай ледцы данатаў Ефімава і Лотыяна. Як бачна, гэтым таварышам, у першую чаргу, і ўсяму прафесарска-выкладчыцкаму калектыву патраба зрабіць з гэтага апазвядны вывад і палепшыць сваю работу.

Большая частка кафедр факультэта ў першым семестры не працавала. Студэнты далёка і не ў той меры, як гэта патраба і як гэта магчыма, скарыстоўваць кансультацыі і рыхтуюцца да чарговых практычных заняткаў. Напраўду вышэйшым «назачапаным» канспектам і т. д. У бібліятецы універсітэта і ў гістарычным кабінце факультэта нехатліе самай неабходнай вучэбнай літаратуры, а то і зусім аздунічае. Бібліятека павінна ўстанавіць больш цесную сувязь з кафедральным факультэтам і павялічыць у дастатковай колькасці ўсе кніжныя назыкі па асобных раздзелах гісторыі.

Патраба ў другім семестры разгарнуць работу навукова-даследчых гурткоў. Самастойная навуковая работа студэнтаў павінна заняць поўнае месца ў рабоце факультэта. У роўнай меры патраба пажалыць дасягненні навуковай работы кафедр. Гэтая работа вывезца, а студэнты

і грамадскасць аб ёй часта не ведаюць.

Усе гэтыя недахопы ў рабоце гістфака неабходна як мага хуткай ліквідаваць.

Пяспярэдняе вынікі даюць магчымасць гаварыць аб значных дасягненнях. Так, 60 процантаў студэнтаў першага курса атрымалі «выдатна» па ўвадзённым ў мавязнаўства. Студэнты II курса атрымалі 68 процантаў «выдатна» па гістмату, па гісторыі Беларусі — 56 процантаў. Высокі працэнт выдатнікаў мы маем і на III і IV курсах: 87,7 процантаў студэнтаў III курса і 93 працэнта студэнтаў IV курса адлі гісторыю ВРП(6) на «выдатна». Тым не менш, ні ў якой меры нехта зааспакоявалі па гэтых дасягненнях.

У другім семестры працяпіць злата экзаменаў па такіх вядліх і «судных» курсах як гісторыя сярэдняга злавон, гісторыя новага часу, гісторыя СССР і нпн. Астаўшыся пась месцаў вучобы гэтага года патраба максімальна скарыстоваць, каб не толькі замацаваць першыя дасягненні, але і дабіцца новых поспехаў. Указанья вышэй недахопы ў рабоце гістарычнага факультэта павінны быць ліквідаваны сумеснай работай студэнтаў і прафесарска-выкладчыцкага калектыва.

Дэкан гістфака дацент А. П'ЯНКОУ.

Адказны рэдактар ЛЕВІН.

Тыраж 1.000.

Гарыт № 2630.